

ПАРНАС

## Паэзія – души маёй суладдзе

Пабачыла свет новая кніга самабытнага таленавітага паэта, нашага земляка Анатоля Шушко. Зборнік носіць назуву «Паэзія – души маёй суладдзе».

Пры жыці Анатоль Шушко паспей выдаць усяго дзве кнігі. У 1994 годзе ў бібліятэцы часопіса «Маладосць» выйшаў першы зборнік «Выток і прычасце». У 2012-м годзе Анатоль Іванавіч выдаў другі паэтычны зборнік «Шаны», за які атрымаў дыплом другой ступені Рэспубліканскага літаратурнага конкурсу «Лепшы твор 2012 года ў галіне пазіі». А ў 2014-м годзе за кнігу «Шаны» атрымаў прэстыжную абласную літаратурную прэмію імя У. Калесніка. У 2019 годзе намаганнямі жонкі паэта выйшла пасмяротная кніга Анатоля Шушко «Сэрцу соладка, ясна, трывожна».

Пад вокладкай новага паэтычнага зборніка сабраны вершы, якія раней не ўваходзілі ў папярэднія. Укладальнікам вы-

ступіла ўдава паэта Любоў Міхайлаўна Шушко. Кніга выйшла ў прыватным выдавецтві, прадпрыемстве «Дзелавы друк» невялікім тыражам. Яна складаецца з раздзелаў «Спрабую словам светлы свет абняць», «Паэзіі шукаючы быццё», «Любові незамкнёны круг», «У сэрцы ёсьць месца для ўсіх», «Працяг жывой размовы».

Шмат сваіх вершаў паэт прысвяціў любай Піншчыне, роднай вёсачцы Сташаны, маці і бацьку, блізкім людзям. Вось радкі з верша «Толькі там»:

«Мне заўсёды хochaцца дамоў,  
Як душоюстыгну і стагну.  
Толькі там памаладзее круй,  
Толькі там, як жаўранак,  
засну...».

Сташаны – дарагі яго сэрцу край дзяцінства, менавіта тут



яго «выток і прычасце». Натхняюць паэта палескія мясціны, прыгажосць краявідаў, чуласць і непаўторнасць землякоў-палешчук. Асобна, з вялікай цеплыней гаворыць паэт пра калег па пяру, тых, хто натхняў яго на творчасць, а таксама пра сяброў-паплечнікаў. А такія радкі прысвячае Анатоль Шушко беларускай мове:

«Разам з Радзімаю  
маю аснову:  
Светлую, ветлую  
Родную мову».

Глыбока разважае Анатоль Іванавіч пра сапраўдныя пачуцці – каханне і веру, самоту і надзею, а таксама пра паэзію,

якая стала сэнсам яго жыцця:  
«За кожнаю страфою  
застаецца  
Няхай і дабрыня, і чысціня,  
Каб наўсціяж крынічылася  
сэрца,  
Спрабую словам  
светлы свет абняць»...

«У Анатоля Шушко – пільны мастацкі, паэтычны зрок. Ён у сваіх вершах быў здольны разгледзець тыя малюнкі, што дазваляюць адрозніць будённасць і ўзнёсласць. Але – ту ўзнёсласць, якая паўсюль, якая звычайная, жывая, праніzlвая, якая прымушае нас шанаўаць жыццё. У кожным паэтычным радку бе-расцейскага творцы прысутнічае сапраўднасць. Гэтым творы, якія склалі і кнігу «Паэзія – души маёй суладдзе», і каштоўныя», – напісаў літаратурны крытык Мікола Берлеж.

...Анатоль Шушко пайшоў з жыцця 8 лістапада 2018 года, аднак ён паспей пакінуць пасля сябе бясцэнную спадчыну. Краінальнае, непаўторнае, сакавітае слова нашага шчырага земляка па-ранейшаму гучыць над Палессем, над роднаю старонкаю.

Наталля МІЛЕЎСКАЯ